





НА ЗДЫМКУ: Выпускнікі БДУ, які абаранілі дыпломную работу на «выдатна» (зверху ўніз) Жухавіці, Маніс, Партня, Харамоненка, Элентух, Кучарава.

### Весела і радасна правядзем канікулы

На час летніх канікул прафкомам і ректаратам вызначаны значныя сродкі на культурнае абслугоўванне студэнтаў (экскурсіі, тэатры, кіно, фізкультурнае і на аздараўчальную кампанію).

Намячаецца правесці веларабег на гарадах БССР. Маецца дагаворанасць з тэатрамі і кіно на льготнае абслугоўванне студэнтаў БДУ, якія застаюцца ў Менску.

У дамы адпачынку накіроўваецца 118 студэнтаў. На курорты атрымаюць пущэўкі 12 студэнтаў. Для 10 маіскаў студэнтаў з дзецьмі запланавана дача за горадам.

# Большэвіджае прывітанне выпускнікам!

## СТАРШЫНІ СНК СССР т.МОЛАТАВУ

Мы, выпускнікі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта шлем Вам дарэгі Вячаслаў Міхайлавіч наша шчырае, палкае прывітанне.

Толькі дзякуючы камуністычнай партыі і савецкай ўладзе мы атрымалі магчымасць вучыцца і стаць высока-кваліфікаванымі спецыялістамі.

Мы аддадзім усю сваю энергію, усе свае сілы, усе свае веды, а калі патрэбна будзе і ўсе сваё жыццё на карысць нашай сацыялістычнай радзімы.

У нас адно жаданне працаваць так, як гэтага патрабуе камуністычная партыя і савецкая ўлада, як вучыць нас мудры СТАЛІН.

**НЯХАЙ ЖЫВЕ КОМУНІСТЫЧНАЯ ПАРТЫЯ НА ЧАЛЕ З МУДРЫМ, ГЕНІЯЛЬНЫМ І ЛЮБІМЫМ СТАЛІНЫМ.**

**НЯХАЙ ЖЫВЕ СОВЕЦКІ УРАД НА ЧАЛЕ З ВАМІ НАШ ДАРАГІ ВЯЧЭСЛАУ МІХАЙЛАВІЧ.**

## Сакратару ЦК КП(б)Б т. ГІКАЛО ДАРАГІ НІКАЛАЙ ФЕДАРАВІЧ!

У дзень нашага выпуска са сцен Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, мы шлем Вам наша поўнае бязмежнае павагі і палкай любові прывітанне, лепшаму сталінцу, кіраўніку камуністычнай партыі ордэнаноснай Беларусі.

Мы ведаем, якія вялікія і пачысныя задачы стаяць перад намі — будучымі савецкімі спецыялістамі. Многія з нас будуць працаваць на-стаўнікамі. Нашай краіне патрэбны дзесяткі тысяч добрых педагогаў, якія будуць выхоўваць падрастаючае пакаленне нашай вялікай радзімы. Мы прыкладзем усе нашы сілы, каб стаць сапраўды навукова-адукаванымі, культурнымі, палітычна-выхаванымі і высока-кваліфікаванымі працаўнікамі сваёй спецыяльнасці; адкажам справы на сталінскія клопаты аб людзях, на довер'е партыі і Ураду.

Няхай жыве ленінская партыя на чале з вялікім правядыром народаў тав. Сталіным.

Няхай жыве кіраўнік камуністычнай партыі ордэнаноснай БССР тав. Гікало.

## НАМ СІВОРАНЫ НАИЛЕПШЫЯ УМОВЫ

Пасля чатырох год майго прабывання ва ўніверсітэце і сёння атрымліваю ганаровае званне савецкага спецыяліста, які заклікае працаваць на адказнайшым фронце навуцы і выхавання падрастаючага пакалення.

Вялікую увагу і клопаты ўдзяляе партыя і Урад падрыхтоўцы маладых спецыялістаў. За час майго вучбы мне былі створаны найлепшыя ўмовы. Нам чыталі лекцыі найлепшыя прафесары і выкладчыкі, мы

займаліся ў добра абсталяваных лабараторыях, у нашым распараджэнні была багатая бібліятэка. Нас з усіх бакоў акружалі чужасцю і ўвагай.

Сёння, канчаючы ўніверсітэт з агульнай адзнакай «выдатна», я шчасліў тым, што клопаты і ўвагі мною апраўданы. Я з радасцю іду на практычную работу, каб шчырай сваёй працай прымаць актыўны ўдзел у будаўніцтве сацыялізма.

Выпускнік фізіката **ЖУХАВІЦІ**

## Абавязак вучыцца на «выдатна» выканаў

У гэтыя дні, калі канчаецца час нашага прабывання ва ўніверсітэце, калі мы рыхтуемся да таго, каб прымяніць набытыя нам веды ў розных галінах сацыялістычнага будаўніцтва, мы з удзячнасцю ўспамінаем час, праведзены ў сценах БДУ.

Чатыры гады таму назад, мы, першы выпускнікі хіміка, сабраліся з розных куткоў Савецкай Беларусі ў светлы аўдыторыі хімічнага корпусу. Глядаўшы на нас са сцен партрэта вучоных, строгае цішыня пакояў з першага дня ўнушыла нам увагу да навукі.

Прайшло чатыры гады напружанай вучбы. Сёння нас партыя і ўрад пакіроўваюць на адказнайшых участкі сацыялістычнага будаўніцтва.

Да вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі і марыць не мог я аб тым, каб скончыць вышэйшую школу. Савецкая ўлада дала мне усе магчымасці вучыцца ў сярэдняй школе і ў Беларускам дзяржаўным ўніверсітэце. У працесе вучбы я ніколі гэтага не забываў і ведаў, што мой абавязак вучыцца на «выдатна».

Чатыры гады вучбы на хімічным факультэце далі мне вельмі многа ведаў. У гэтым годзе я, не чакаючы



Раздачы дыпломных работ, сам па сваёй ініцыятыве выбраў тэму і пачаў яе распрацоўваць. Калі я аб

## ДАРАГІ ТАВ. ГАЛАДЗЕД

У дзень урачыстага выпуска БДУ мы выпускнікі шлем Вам, Нікалай Матвеевіч наша шчырае прывітанне.

Няма ў свеце другой такой краіны, акрамя СССР, дзе-б навук, навуковыя працаўнікі і студэнты — будучыя спецыялісты, былі акружаны такімі клопамі, такой навагой з боку дзяржавы.

Атрымаўшы моцную закалку ў сценах ўніверсітэта, мы маладыя спецыялісты «войдзем у жыццё і ў поўнае жывой творчай работы будзем рухаць навуку паперад».

**НЯХАЙ ЖЫВЕ ТАВ. СТАЛІН — ПРАВАДЫР ПРАЦОЎНЫХ УСЯГО СВЕТУ.**

**НЯХАЙ ЖЫВЕ ЦК КП(б)Б І ЯЕ СЛАВНЫ КІРАЎНІК, ЛЕПШЫ СТАЛІНЕЦ, ТАВ. ГІКАЛО.**

**НЯХАЙ ЖЫВЕ НАУТОМНЫ КІРАЎНІК УРАДУ ОРДЭНАНОСНАЙ БССР ТАВ. ГАЛАДЗЕД.**

## Буду упарта працаваць над папаўненнем сваіх ведаў

Увесну 1932 года, дэмабілізаваўшыся з Чырвонай арміі, я паступіў на вучобу ва ўніверсітэт, на хімічны факультэт. Траба адкрыта сказаць, што падрыхтоўка ў мяне была слабая. Але, дзякуючы ўпартай і сістэматычнай рабоце, дзякуючы ўвазе грамадскіх арганізацый ўніверсітэта і таварыскай дапамозе студэнтаў-аднакурснікаў — Міцкевіча, Прылежавой, Старобінца і Шапіра Э. я рос ідэялагічна і акадэмічна.

Уражанне кваліфікацыйнай камісіі ад майго дыпломнай работы заставаецца прыемнае. Я атрымаў па дыпломнай рабоце адзнаку «выдатна».

На практычнай рабоце буду упарта працаваць над павышэннем сваёй кваліфікацыі і папаўненнем сваіх ведаў.

Выпускнік хіміка **Д. ЭЛЕНТУХ.**



На практычных занятках у батанічным садзе.

## Годы вучбы былі напоўнены багатым зместам

Сказаць, што я шчаслівая мала бо ў нашай радзіме няма людзей якія не былі-б шчаслівы.

Заканчваючы вучобу ва ўніверсітэце, адчуваеш асабліва радасць, асаблівае шчасце. Годы вучбы былі напоўнены багатым зместам, барацьбой за глыбокія веды, барацьбой за культуру.

У гэтым годзе, рацыянальна размеркаваўшы свой час, я змогла не толькі паспяхова вучыцца акадэмічна, але і наведваць вышэйшы курс англійскай мовы, што пры дыпломнай рабоце дало мне магчымасць прапрацаваць не толькі масімум нямецкай літаратуры, але патрэбныя артыкулы на англійскай мове.

Мая дыпломная работа «Изотермическое превращение стабилизации суспензии графика» прадстаўляе сабой даследаванне ў галінах адкрытых прафесарам Н. Ф. Ермоленка з'яў тыпа седыментацыйнай ціскотрапіі. З'ява ціскотрапіі новая вельмі цікавая. Ёю займаюцца многія даследчыкі ў нас і за граніцамі.

Закончыўшы паспяхова сваю дыпломную работу, я не магу не выказаць шчырай падзякі нашаму кіраўніку, доктару хімічных навук Нікалаю Федаравічу Ермоленка. Траба сказаць, што ён аддаваў сваім дыпломнікам вельмі многа часу і ўвагі. Не было таго дня, каб Нікалай Федаравіч не заходзіў да кожнага дыпломніка, падрабязна цікавіўся ходам работ, унікаў у кожную дэталю. У адносінах абсталявання рэактыўамі і апаратураю вельмі многа зрабіў асістэнт Лагута, якому мы таксама выносім падзяку.

Выпускніца хіміка **А. КУЧАРАВА.**

## Каштоўнае пачынанне

Работа кафедры аналітычнай хіміі Кіеўскага індустрыяльнага інстытута разгорнута значна шырэй. Цэлы рад мерапрыемстваў неабходна перанесці не толькі ў работу на гэтай кафедры аналітычнай хіміі, але і ў работу ўсіх кафедраў БДУ. Напрыклад, пры кафедрах траба арганізаваць вітрыну, якая паказвала-б не толькі работу кафедры ў цэлым, але і работу кожнага супрацоўніка кафедры. Кафедра аналітычнай хіміі Кіеўскага індустрыяльнага інстытута добра наладзіла сувязь з вытворчасцю шляхам не пасрэдлага выезду ў падшэфныя заводы «Запарожжэгаля», завод імя «Фрунзе», дзе работнікі кафедры дапамагаюць наладзіць хімічны кантроль і ўключаюць у тэматыку дыпломных работ тэмаў або іншыя патрабаванні асобных заводаў, на-

прыклад: у гэтым годзе з 32 дыпломных работ 22 вырашылі мягкія пытанні і патрабаванні меладургічных заводаў.

Неабходна адзначыць добрую стапоўку працы Кіеўскага індустрыяльнага інстытута сярод студэнтаў па разгортванню навукова-даследчай работы, асабліва сярод выдаткаў. Толькі за П-е поўгоддзе былі выкананы і здана ў друк тры навукова-даследчыя работы.

Траба пажадаць, каб гэты каштоўны пачыні быў падпопнен ўсёмі кафедрамі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, каб у пачатку будучага навучнага года кожная кафедра наладзіла сувязь і абмен вопытам з другімі кафедрамі вышэйшых навуковых устаноў нашых рэспублік. Гэта дасць магчымасць узяць працу ўсяго ўніверсітэта на яшчэ большую ступень.

Аспірант кафедры аналітычнай хіміі **А. БУДКЕВІЧ.**

# ЧЫРВОНЫ ПЕРАХОДНЫ СЦЯГ ТРЫКУТНІКА БДУ АСТАУЛЕН ЗА ХІМІЧНЫМ ФАКУЛЬТЭТАМ

## ВЫНІКІ РАБОТЫ ФІЗМАТА

Фізіка-матэматычны факультэт БДУ закончыў бягучы навучальны год са значнымі дасягненнямі як у вучэбнай, так і ў навукова-даследчай рабоце. Другое паўгоддзе было ў рабоце факультэта асабліва напружаным, бо на працягу гэтага часу студэнтам прыйшлося здаць залікі па шасці і больш асноўных дысцыплінах. Якасць здадзеных залікаў знаходзіцца на высокім узроўні. Прафесары Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта ў бягучым годзе чыталі курсы на факультэце і адзначылі, што ўзровень нашых выдатнікаў не ўступае ўзроўню выдатнікаў Маскоўскага ўніверсітэта хоць узровень сярэдняга студэнта нашага факультэта яшчэ ўступае ўзроўню сярэдняга студэнта МГУ.

Наш факультэт вырастаў за гэты час значны лік вельмі здольных студэнтаў, як Левін, Камянецкі, Свірскі, Родаў, Калнін, Хайкіна, дыпломнікі Рыўкін, Камісарук, Маніс, Жухавіцкі, Гузей і інш. Сярод дыпломнікаў трэба адзначыць асабліва выдатную работу Рыўкіна і Камісарука.

Кафедры фізмата правялі за бягучы год значную навукова-даследчую работу. Дастаткова сказаць, што за гэты год падрыхтавалі дысертацыі на ступень кандыдата навук тры навуковыя работнікі (Ламбін, Мельнік, Лукомская). У гэтых адносінах у асабліва спрыяючых умовах знаходзіцца навуковыя работнікі кафедры матэматыкі, якія маюць магчымасць атрымаць кансультацыі і навукова расці пад кіраўніцтвам аднаго з выдатнейшых вучоных нашай краіны акадэміка Ц. І. Бурстына.

У апошні час мы арганізоўваем усебеларускую фізіка-матэматычную канферэнцыю. Гэта канферэнцыя ставіць сваёй мэтай палепшыць якасць выкладання, якасць вучобы кожнага выкладчыка. На канферэнцыі мы ставім да навуковых і металічных дакладаў лепшых навуковых работнікаў нашага факультэта і навуковых работнікаў Масквы.

Атрыманія дасягненні нас яшчэ не могуць поўнасацю задаволіць. У далейшым мы будзем упарта працаваць над ажыццяўленнем гістарычнай пасягонцы ЦК ВКП(б) і СНК СССР аб вышэйшай школе, над павышэннем ідэйнай і навуковай узброенасці нашых студэнтаў і навуковых работнікаў.

Дэкан фізмата БДУ **ГЕЛЬФАНД**.

## АКАДЭМІК В. ШЧЭРБАКОУ ДЭКАН ГІСТФАКА

### ДАСЯГНЕННІ І НЕДАХОПЫ

Гістарычны факультэт закончыў сваю гадавую работу. На агульным сходзе студэнтаў і выкладчыкаў 27 чэрвеня падведзены вынікі работ за 1935—36 навучальны год.

Гістарычны факультэт існуе другі год. У гэтым навучальным годзе ў яго складзе было два курсы.

Навучальны год праходзіў у раздзе выпадкаў ненармальна: па некаторых дысцыплінах мы не мелі высокакваліфікаваных навуковых працаўнікоў, былі выпадкі зрыву заняткаў, не было сістэматычнай работы ў галіне метадыкі выкладання гістарычных дысцыплін. Дрэнна працаваў гістарычны кабінет, факультэт не быў забяспечан неабходнымі падручнікамі і літаратурай. Аднак, не глядзячы на гэтыя недахопы, вынікі задач студэнтаў залікаў па ўсіх дысцыплінах надзвычайныя.

Калі ўзяць навучальны план першага курса, мы павінны былі па гэтым плану прапрацаваць 13 дысцыплін. Прапрацавана цалкам і ўпаўне нармальна 11 дысцыплін.

Па гісторыі старажытнага Усходу вучэбнага плана праходзіла значна



Балетны танец фізматаўцаў.

## Больш увагі геафаку

Работа геолога-глебазнаўца-геаграфічнага факультэта на працягу ўсяго навучальнага года праходзіла з вялікімі перабымі. Большасць выкладчыкаў былі прыезджымі або правалі ў БДУ па супрацоўніцтву, а гэта прыводзіла да парушэння навучальнага плану, да зрыву лекцый, загрузкі студэнтаў, зніжэння якасці вучобы і г. д.

Да гэтага часу геафак амаль не забяспечан кадрамі выкладчыкаў, сродкамі на абсталяванне, сродкамі на выданне навукова-даследчай работы. Ні Наркомасветы, ні рэктарат універсітэта да гэтага часу не аформілі канчаткова профіль спецыялістаў, якіх рыхтуе факультэт.

Геафак на першае паўгоддзе 1936 года абяцалі на абсталяванне 60 тыс. руб., але было атрымана толькі 20 тыс. руб. Вытанне з кватэрамі для навуковых работнікаў да гэтага часу не вырашана.

Трэба адзначыць, што кафедры факультэта працавалі недастаткова добра. Гэта тлумачыцца тым, што даконт недастаткова патрабаваў ад іх работ.

З якімі-ж паказчыкамі мы закончылі навучальны год? Пасляоцэнаў студэнтаў можна ілюстраваць наступнымі лічбамі: па дысцыплінах, якія уваходзілі ў заліковую сесію на першым курсе 19,3 проц. «выдатна», 38,5 проц. «добра», 35,8 проц. — здавальняюча, 3,2 проц. дрэнна і 3,2 проц. не атэставана. Па другому курсу 13,7 проц. «выдатна», 32,9 проц. «добра», 43,2 проц. «здавальняюча», 7,3 проц. — дрэнна і 2,9 проц. не атэставана. На чацвёртым курсе па

## ВЫНІКІ РАБОТЫ БІЯФАКА

Другое паўгоддзе для студэнтаў біялагічнага факультэта было ў гэтым годзе асабліва напружаным. Гэта тлумачыцца вялікай перагрузкай вучэбнай праграмы другога паўгоддзя. Але, студэнты сур'ёзна аднесліся да гэтых задач, якія перад імі ставіла заліковая сесія. У сапрады-ворах браліся канкрэтнымі абавязкі па падрыхтоўцы да залікаў, па грамадскай рабоце, па ўдзеі ў навукова-даследчых гуртках.

І зараз, падведзшы вынікі нашай работы, мы можам сказаць, што факультэт дабіўся ў цэлым добрых паказчыкаў. Заліковая сесія дала па факультэце 62 проц. выдатных і добрых адзнак, з іх на адзнакі «выдатна» прыпадае 26 проц.

Сесія яшчэ раз нагадала авангардную ролю студэнтаў-выдатнікаў (Шыфрына II курсэ зоалагаў), Грыневіч, Дайнава (III курс батанікаў), Квітневіч (I курс). Рад студэнтаў не толькі выдатна вучыўся, але выконваў сур'ёзны грамадскія нагрукі (Завістовіч, Шац, Нупны—II курс батанікаў), (Раманцова—I курс) і многа іншых таварышоў.

Разам з выдатнікамі трэба адзначыць студэнтаў, якія ў заліковую сесію выйшлі ў першыя рады і заліковыя дысцыпліны здалі на «выдатна» (Шузевіч—II курс батанікаў, Лух'яновіч—II курс зоалагаў, Хацінскі—III курс батанікаў, Пятровіч—III курс зоалагаў, Шыбека—I курс).

Нельга не адзначыць і цэлы рад неахопаў і прырываў у рабоце асобных груп, якія выявіліся ў час заліковай сесіі. Калі мы маем групы, якія далі высокі процант выдатных і добрых адзнак і няма ні адной незадавальняючай адзнакі (батанікі II курс—70 проц. «выдатна» і «добра», батанікі III курс—75 проц. «выдатна» і «добра»), то група «В» I курсэ не мае ніводнага выдатніка. Сярод студэнтаў нашага факультэта ёсць яшчэ і такія, як Сянчук, Буйко, Давідовіч (I курсэ група «В»), Чэпкі—III курсэ зоалагаў), які лічаць нармальным атрымаць незадавальняючы адзнакі, а затым прасіць у адміністрацыі дазвол на перадачу.

Падведзшы вынікі нашай работы, мы не можам не адзначыць цэлы рад нашых выкладчыкаў, як прафесара Гоцнева, Зубковіча, дацэнта Гусева, дацэнта Петэрмана, асістэнтаў Вязовіча і Калішэвіча, выкладчыкаў Мацісон і Платнер, які сваёй узорнай работай спрыялі тму, што якасць выкладання і пасляхопнасць студэнтаў факультэта ў параўнанні з I паўгоддзем значна павысілася.

Наргійная і профасоўная арганізацыя БДУ павінны дапамагчы дэканату і рэктарату знішчыць вышэйадзначаныя недахопы.

Дэкан геафака, прафесар

**Н. Ф. ЧУРЫН.**

Прафорг біяфака **ПЫЖ.**



НА ЗДЫМКУ: студэнты-выдатнікі і лепшыя ўдарнікі гістфака і біяфака (зверху ўніз) Шац, Нучар, Завістовіч, Фабрыкант, Кошкіна, Тонер.

горш, чым на першым курсе. Па другому курсу павінны былі прапрацаваць 15 дысцыплін, а прапрацавалі нармальна ўсяго толькі 11 дысцыплін. Частка важнейшых дысцыплін выкладалася з вялікімі перабымі і перарывамі. Гэта належыць асабліва сказаць адносна гісторыі залежных і каланіяльных краін і гісторыі ВКП(б).

Результаты зачы залікаў па ўсіх дысцыплінах па абодвух курсах наступныя: «выдатна» 24,6 проц., «добра» 42,2, «здавальняюча» 32,6, «дрэнна» 0,6.

Належыць адзначыць, што на тэра-баванні да студэнтаў пры злучы ім залікаў былі не толькі не паніжаны ў параўнанні з мінулымі годам, але значна павышаны.

Надзвычайна дрэнна абстаіць справа з лісьменнасцю студэнтаў. Залікі па беларускай мове накіралі, што мы маем 23 проц. студэнтаў факультэта, дрэнна валодаючых беларускай мовай. У гэтых адносінах студэнтам гістарычнага факультэта прадстаіць вялікая і ўпартая работа.

І першы і другі дурсы факультэта вылучылі на працягу года рад

выдатнікаў-студэнтаў. Да іх трэба аднесці — на I-му курсу Какашынскага, Нучара, Млоціна, Фабрыканта, Элькінда, Фурманца; на II-му курсу — Кошкіна, Пятровіча, Скорбагагата. На I-м курсе маецца ўдэрнікаў 21, а на II-м курсе—20. Побач з перадавай часткай студэнцтва мы маем і групу адстаючых. Да іх належыць аднесці: Пашкевіча, Гольдмана Я., Падольца, Петрачэнка, Чарнушына, Германа.

На гістарычным факультэце на працягу мінулага навучальнага года працаваў калектыў навуковых работнікаў у складзе 20 чал., з іх 10 прафесараў і 4 дацэнты. Цэлы рад навуковых работнікаў з гэтага калектыва праявіў выключную актыўнасць і добраасумленнасць у сваёй рабоце. Да іх трэба аднесці: Пяршава, Кірушына, Ляўданскага, Кернажыцкага, Сыцько, Іпанічнага, Мацісон, Земель. Нядрэнна працаваў і акадэмік Нікольскі, але частыя захворванні не дазволілі яму зрабіць для факультэта таго, што ён мог бы зрабіць пры іншых умовах.

У прадстаючым 1936—37 навучальным годзе перад факультэтам ставіцца вялікія задачы: забяспечыць прыём 90 чал. на I-шы курс, па-

дабраць новыя сілы па рэалізацыі плана III-га курса, які мы будзем мець у наступным навучальным годзе. Загады падрыхтавацца ў галіне забяспечэння факультэта падручнікамі і літаратурай, палумаць і адносна таго, як размясціць гістарычны факультэт у прадстаючым годзе.

Перад усім калектывам студэнтаў гістфака і перад навуковымі работнікамі ЦК ВКП(б) і Соўнарком СССР паставілі ў сваіх рашэннях у пачатку гэтага года цэлы рад баявых палітычных задач. Пад знакам ажыццяўлення гэтых задач павінен будзе працаваць гістарычны факультэт у прадстаючым навучальным годзе.

# И РАДОСТЬ ПОЕТ НЕ СМОЛКАЯ, ПЕСНЯ НАВСТРЕЧУ ИДЕТ...

Мы можем петь и смеяться, как дети,  
Среди упорной борьбы и труда, —  
Ведь мы такими родились на свете,  
Что не сдадимся нигде и никогда!  
(С марша «Веселые ребята».)

## Все выше

1.  
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,  
Преодолеть пространство и простор.  
Нам разум дал стальные руки — крылья,  
А вместо сердца — пламенный мотор.

Все выше, и выше, и выше  
Стремим мы полет наших птиц;  
И в каждом пропеллере дышет,  
Спокойствие наших границ.

2.  
Бросая высь свой аппарат послушный,  
Или творя невиданный полет,  
Мы сознаем, как крепнет флот воздушный,  
Наш первый в мире пролетарский флот.

Все выше, и выше, и выше  
Стремим мы полет наших птиц;  
И в каждом пропеллере дышет,  
Спокойствие наших границ.

3.  
Наш острый взгляд пронзает каждый атом,  
Наш каждый нерв решимостью одет,  
И верьте нам: на каждый ультиматум  
Воздушный флот сумеет дать ответ.

Все выше, и выше, и выше  
Стремим мы полет наших птиц;  
И в каждом пропеллере дышет,  
Спокойствие наших границ.

## Степная кавалерийская

1.  
Полюшко-поле (ды),  
Полюшко, широко поле,  
Едут (ы) по полю герои,  
Эх-да Красной армии герои.

2.  
(Эх—) девушки плачут (ды)  
Девушкам сегодня грустно,  
Милый (ды) надолго уехал,  
Эх-да милый в армию уехал.

3.  
(Эх—) девушки, гляньте (ды),  
Гляньте на дорогу нашу,  
Вьется (ды) дальняя дорога,  
Эх-да развеселая дорога.

4.  
(Эх—) Едем мы, едем (ды)  
Едем — а кругом колхозы,  
Нашы (ды), девушки, колхозы,  
Эх-да молодые наши села.

5.  
(Эх—) Только мы видим (ды),  
Видим мы седую тучу,  
Вражья (ды) злоба из-за леса,  
Эх-да вражья злоба, словно туча.

6.  
(Эх—) Девушки, гляньте (ды),  
Мы врага принять готовы,  
Нашы (ды) кони быстроноги,  
Эх-да наши танки быстроходны.

7.  
(Эх—) в небе за тучей (ды)  
Грозные следят пилоты,  
Быстро (ды) плавают подлодки,  
Эх-да зорко смотрит Ворошилов.

8.  
(Эх—) Пусть же в колхозе (ды)  
Дружная кипит работа,  
Мы (ы) дозорные сегодня,  
Эх-да мы сегодня часовые.

9.  
(Эх—) Девушки, гляньте (ды),  
Девушки утрите слезы,  
Пусть (ы) сильнее гранет песня,  
Эх-да наша песня боевая.

10.  
(Эх—) Полюшко-поле (ды),  
Полюшко, зелено поле,  
Едут (ы) по полю герои,  
Эх-да Красной армии герои.



Группа студентаў адпачываюць за горадамі.

## Песня о встречном

1.  
Нас утро встречает прохладой,  
Нас ветром встречает река.  
Кудрявая, чтож ты не рада  
Веселому пенью гудка?

Не спи, вставай, кудрявая!  
В цехах звеня,  
Страна встает со славою  
Навстречу дня.

2.  
И радость поет не смолкая,  
И песня навстречу идет,  
И люди смеются, встречая,  
И встречное солнце встает —  
Горячее и бравое,  
Бодрит меня.

Страна встает со славою  
Навстречу дня.

3.  
Бригада нас встретит с работой,  
И ты улыбнешься друзьям,  
С которыми труд и забота,  
И встречный и жизнь — пополам.

За Нарвскую заставою,  
В громах, в огнях,  
Страна встает со славою  
Навстречу дня.

4.  
И с ней до победного края  
Ты, молодость, наша пройдешь  
Покуда не выйдет вторая  
Навстречу тебе молодежь.

И в жизнь вбежит оравом,  
Отзов сменя,  
Страна встает со славою  
Навстречу дня.

5.  
Такою прекрасною речью  
О правде своей заявля,  
Мы жизни выходим навстречу,  
Навстречу труду и любви.

Любить грешно-ль, кудрявая,  
Когда звеня,  
Страна встает со славою  
Навстречу дня.

## Песня о Ворошилове

Мы помним степные походы,  
Ковыльный пожар по низам.  
Сражались рабочие взводы  
В отрядах бойцов-партизан.

(2 раза)  
Мы шли сквозь кровавые версты  
В разрушенный белыми Чир,  
И рядом с походной повозкой  
Шагал боевой командир.

Обветрен походною гарью,  
Врагов прорывая кольцо,  
Делил он, как верный товарищ,  
И радость, и горе бойцов.

(2 раза)

Снегами метель починила,  
За Доном гуляла пурга —  
Не сдал командир Ворошилов  
Донецкие шахты врагам.

(2 раза)  
Он выучил армию биться  
В суровых окопах войны —  
Не отдал он Красный Царыцын  
Врагам пролетарской страны.

(2 раза)  
Мы знаем — крепка наша сила,  
И, если война впереди,  
Нас в бой поведет Ворошилов —  
Товарищ, боец, командир.

## Партизанская

По долинам и по взгорьям  
Шла дивизия вперед,  
Чтобы с бою взять Приморье  
Белой армии оплот.

(2 раза)  
Наливались знамена  
Кумачем последних ран,  
Шли лихие эскадроны  
Примурских партизан.

(2 раза)  
Этих лет не смолкнет слава,  
Не померкнет никогда.

Партизанские отряды  
Занимали города.

(2 раза)  
И припомнится не раз нам,  
Как маячные огни,  
Штурмовые ночи Спасска,  
Волочаевские дни.

(2 раза)  
Разгромили атоманов,  
Разогнали воевод,  
И на Тихом океане  
Свой закончили поход.

(2 раза)

## МЕТРО

Наша сила, как жизнь молода,  
Наша воля, как сталь тверда.  
Под знаменами борьбы,  
Под знаменами труда,  
Большевик победит всегда.  
Мы в борьбе и труде сплочены,  
Нам ясна большевистская цель.  
Сквозь грани, сквозь пески,  
Сквозь густые плавуньи,  
Мы вели свой бетонный тоннель.  
Мы боролись хитро и остро,  
Наш напор ни на мгновение не ослаб,

Что-б стране передал  
Нами созданный метро  
Каганович наш первый прораб.  
Прогрени, развернись наш поход.  
Мы в бою не устали ничуть.  
Большевик нас ведет  
Все вперед, все вперед  
И широк этот сталинский путь.  
Мы идем чтобы выполнить план  
Разрушая все то, что старо  
Для рабочих и крестьян,  
Сквозь границы всех стран,  
Мы построим советский метро.

Нам песня строить и жить помо-  
гает,  
Она, как друг, и зовет и ведет.  
И тот, кто с песней по жизни  
шагает, —  
Тот никогда и нигде не  
пропадет!  
(С марша «Веселые ребята».)

## Молодасть

1.  
Много славных девчат в коллентиве,  
А ведь влюбились только в одну.  
Можно быть комсомольцем ретивым  
И весною вздыхать на луну.

Как же так на луну?  
И вздыхать всю весну?  
Почему? Растолкуйте вы мне...  
Потому, что у нас,  
Каждый молод сейчас,  
В нашей юной прекрасной стране.

2.  
Под родным, голубым небосклоном  
Даже старые клены в цвету.  
Можно быть очень важным ученым  
И играть с пионером в лапу.

Как же так вдруг в лапу?  
Старый клен и в цвету?  
Почему? Растолкуйте вы мне...  
Потому, что у нас,  
Каждый молод сейчас,  
В нашей юной прекрасной стране.

3.  
На газне центрального парна,  
В ярной грядке цветет резеда.  
Можно галстук носить очень яркий  
И быть в шахте героем труда.

Как же так резеда?  
И герои труда?  
Почему? Растолкуйте вы мне...  
Потому, что у нас,  
Каждый молод сейчас,  
В нашей юной прекрасной стране.

## ПЕСНЯ О РОДИНЕ

(Из звукового фильма «Цирк».)

1.  
От Москвы до самых до окраин,  
С южных гор до северных морей  
Человек проходит, как хозяин  
Необятной родиной своей.  
Всюду жизнь и волю, и широко,  
Точно Волга полная течет.  
Молодым везде у нас дорога,  
Старикам везде у нас почет.

Широка страна моя родная,  
Много в ней лесов, полей и рек,  
Я другой такой страны не знаю,  
Где так волю дышет человек.

2.  
Наши нивы глазом не обшаришь,  
Не упомнишь наших городов,  
Наше слово гордое, — «товарищ»  
Нам дороже всех красивых слов.  
С этим словом мы повсюду дома,  
Нет для нас ни черных, ни цветных  
Это слово каждому знакомо,  
С ним везде находим мы родных.

Широка страна моя родная,  
Много в ней лесов, полей и рек,  
Я другой такой страны не знаю,  
Где так волю дышет человек.

3.  
Над страной весенней ветер веет,  
Всюду стало радостнее жить,  
И никто на свете не умеет  
Лучше нас смеяться и любить!  
Но сурово брови мы насупим,  
Если враг захочет нас сломать  
Как невесту родину мы любим,  
Бережем, как ласковую мать!

Широка страна моя родная,  
Много в ней лесов, полей и рек,  
Я другой такой страны не знаю,  
Где так волю дышет человек.